

Раскрый, матрошка, свой сакрэт!

■ СВЕТ НАШЫХ ЗАХАПЛЕННЯЎ

Каля 150 матрошак «пасяліліся» на выстаўцы ў музей СШ №1.

Адкрыць іх сакрэты дапамагае дзецям дырэктар музея Вольга Смалонская. У час зімовых канікулаў яна праводзіла экспкурсіі не толькі для вучняў сваёй школы, але і іншых навучальных устаноў.

— Гэта не першая выстаўка ў нашым музее. Раней усёй школай збіralі шкатулкі, пласцінкі, летась стварылі экспазіцыю з

ка. Яе «бацькі» — токар Васілій Звёздачкін і мастак Сяргей Малюцін. Была яны «васьмімеснай», самая вялікая фігурка ўяўляла сабой сялянскую дзяўчынку з пеўнем у руках, наступным быў хлопчык, затым зноў дзяўчынка, а найменшая лялька — немаўлятка ў плюшках. А назвалі гэты драўляны цуд самым распаўсюджаным на Русі жаночым іменем Матрона, Матроша.

На выстаўцы ў СШ №1 прадстаўлены ўсе чатыры асноўныя расійскія мануфактуры, якія славіліся сваімі вырабамі. Сямёнаўская матрошки румянныя, прыбраныя, упрыгожаныя

ЦІКАВА ВЕДАЦЬ

■ У 1970 годзе ў Кнігу рэкордаў Гінеса ўвайшла матрошка мастацкай фабрыкі «Сямёнаўскі роспіс» з 72 фігурак, самая вялікая з якіх вышынёй адзін метр, а найменшая — як семачка сланечніку.

■ Самая вялікая — 15-метровая матрошка з 15 фігурак — была выраблена ў Сямёнаве ў 1970 годзе. Сімвалічна, што яе падарылі Японіі — радзіме гэтай лялькі.

■ Самы меншы экзэмпляр у 1 міліметр стварыў мікрамініяцюрист Анатолій Каненка з Омска.

■ Дзякуючы касманауту Андрыяну Нікалаеву

календароў. І вось новая ідэя, якую падтрымалі і педагогі, і вучні. Сімвалічна, што 3 студзеня лічыцца Днём рускай матрошкі, — расказвае дырэктар музея і адзначае, што выстаўка выклікае вялікую цікавасць у юных наведвальнікаў.

«А вы мне падорыце адну? У мяне дома такой няма!» — папрасіла адна з дзяўчынек... Захопленыя віртуальнымі гульнямі, некаторыя дзеці ніколі не трymалі ў руках гэтых драўляных лялек.

Нібы казку, слухаюць хлопчыкі і дзяўчынкі гісторыю стварэння дзівосных прыгажунь. Аказваецца, у рускай матрошкі японскія карані. У канцы XIX стагоддзя жонка вядомага мецэната Савы Мамантава прывезла з японскага вострава Хонсю фігурку мудраца Фукурумы, унутры якога было некалькі меншых фігурак. Незвычайны сувенір і стаў штуршком, каб у 1880 годзе на Маскоўскай фабрыцы цацак «Дзіцячае выхаванне» нарадзілася першая руская матрош-

кветкай шыпшыны, нібы толькі выйшлі з карагоду. На вырабах з сяла Полхauскі-Майдан малюнак спачатку выпальвалі, а затым расфарбоўвалі. Загорскія адрозніваюцца прымітыўнай манерай роспісу. Вяцкія, самыя паўночныя, падобныя на гарадскіх барынь — стройныя, высокія, некоторых з іх упрыгожвалі саломкай...

— Дзеці, хто памятае, з якога дрэва атрымліваюцца самыя лепшыя матрошкі? — пытаецца дырэктар музея.

— З ліпы! — дружна адказваюць пачаткоўцы.

— Малайцы, запомнілі, — задаволена гаворыць Вольга Аляксандраўна і дадае, што перад тым як прыступіць да работы, майстар два гады сушыць загатоўкі, а каб зрабіць адну фігурку, трэба ўручную выканаць каля 15 розных манипуляций.

Самы старадаўні экспанат — матрошку 1972 года выпуску — прынесла на школьную выстаўку настаўніца геаграфіі Людміла Сарока. Больш за

матрошка пачынавала ў космасе.

■ У Маньчжурыі (Кітай) ёсць 30-метровы будынак у выглядзе матрошкі.
■ У шасці расійскіх гарадах — Москве, Сергіевым Пасадзе, Ніжнім Ноўградзе, Калязіне, Налінску і Вазнясенскім — створаны музеі матрошкі.

дваццаць экзэмпляраў сабралі самыя актыўныя вучні 4 «В» класа разам з настаўніцай Таццяной Гамолка. Некаторыя падзяліліся сваімі гісторыямі. Данілу Радыну быў усяго годзік, калі тата прывёз яму матрошку з Москвы, дзе працаваў на той час. Ваню Таляронка настолькі ўразіла выстаўка, што ён захацеў сабраць сваю калекцыю матрошак. Цікавы экспанат і ў дырэктора музея: гадоў дзесяць таму Вольга Аляксандраўна купіла ў Санкт-Пецярбургу сувенір у выглядзе... расійскіх презідэнтаў і палітычных дзеячаў: найбольшая фігурка Пуціна, затым ідуць Ельцын, Гарбачоў, Брэжнэў і Ленін.

Ёсць на выстаўцы і неваляшкі. Гэтыя лялькі бяруць пачатак ад праславутага распіснога «Ваньки-встанкі». Дадаюць каларыту старадаўні самавар з сушкамі, яркая шаліноўка, а таксама фотазона — вялікая матрошка, у якой можна сфатографавацца. Яе выразаў з фанеры муж Вольгі Смалонскай Сяргей, а расфарбавала школьнікі псіхолаг Вольга Малафей. У час экспкурсіі дырэктар музея прапануе юным наведвальнікам паглядзець мультфільм «Сакрэты матрошкі». Для сучаснай дзяятвы гэта яшчэ адно маленькае адкрыццё.

Анжаліка КРУПЯНЬКОВА.
Фота: Аляксей ПЛАТКО.



У час канікулаў на выстаўцы было шмат наведвальнікаў.